

Панядзелак 25 верасня	17.45 Музычны антракт 18.00 АТН, Бі-Бі-Сі, Сі-Эн-Эн 18.45 MTV 19.00 На добры лад 19.15 Беларускі дом 20.00 Пратакол 20.20 Спартовы тэлекур'ер 20.40 Калыханка 21.40 Музычны антракт 21.55 Вяртыкаль. Пашта прэзідэнта 22.30 „Мудрамер“, спэкт. 1.00 Пад купалам Сусьвету	22.40 Вэрсіі 22.55 Футбольны агляд Канал „Расея“ 6.30 Час спраўных людзей 7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.25 Зоркі гавораць 7.30 Кліп-антракт 7.35 Рытміка 7.50 Патрабуюцца... 7.55 Мульти-пульці 8.15 „Дана галавы“, м/ф 9.40 Тэлегазэта 9.45 Новая лінія 10.05 Міліцэйская хроніка 10.15 „Матэль... матэль...“, спэкт. 15.05 Там-там навіны 15.20 Святая штодня 15.30 Компас „Роста“ 15.50 Мульти-пульці 16.20 Новая лінія 16.50 Музычны экспромт
----------------------------------	---	--

Аўторак 26 верасня	18.00 АТН, Бі-Бі-Сі, Сі-Эн-Эн 18.45 MTV 19.00 SOS 19.05 Футбол. Кубак UEFA „Дынама“ (Менск) — „Аўстрыя“ (Аўстрыя). У перапынку (19.55) — Калыханка 21.40 Музычны антракт 21.55 АТН-улада 22.10 „Мяцжны духам“ 23.20 Эканаміст 23.30 Пад купалам Сусьвету 23.35 Тэатар песні Пап-Дзі	21.05 Футбол 21.55 Вэрсіі 23.10 Хіт-парад „Астанкіна“ Канал „Расея“ 6.30 Час спраўных людзей 7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.25 Зоркі гавораць 7.30 Кліп-антракт 7.35 Рытміка 7.50 Патрабуюцца... 9.55 Тэлегазэта 10.05 Міліцэйская хроніка 10.15 С.Ясеніна. „Апошні паэт“ 10.55 Музычны экспромт 10.50 „Камень сноў“ 11.15 Новая лінія 15.05 Там-там навіны 15.20 Новая лінія 15.50 Месяцаслоў 16.20 Святая штодня 16.30 Компас „Роста“ 16.45 „Камень сноў“
-------------------------------	--	--

Серада 27 верасня	20.35 Скрыжалі 20.40 Калыханка 21.40 Музычны антракт 21.55 Студыя „Палітыка“ 22.10 „Мяцжны духам“ 23.20 Мост 23.50 Пад купалам Сусьвету	19.00 Кінапанарама 19.45 Добрай ночы, малышы! 20.55 Футбол 23.00 Вэрсіі 23.30 Футбол. Champions League Канал „Расея“ 6.30 Час спраўных людзей 7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.25 Зоркі гавораць 7.30 Тэлегазэта 7.35 Рытміка 7.50 Патрабуюцца... 7.55 Ключавы момант 8.05 Пілігрымы 8.50 „Санта-Барбара“ 9.40 Сялянскае пытаньне 10.05 Міліцэйская хроніка 10.15 Ніхто не забыты 10.20 Два жыццці і адзін лёс 10.45 Кліп-антракт 10.50 „Камень сноў“ 11.15 Новая лінія 15.05 Там-там навіны
------------------------------	---	--

Чацвер 28 верасня	7.35 Ранішні катэйяль 7.50 Эканаміст 8.00 Люстэрка Сі-Эн-Эн 8.15 „Казі Гормана“, ф/к 9.00 ТБ — школе 9.30 „Мяцжны духам“ 10.20 Мультифільм 10.55 Відэма-навідэма 15.00, 21.00, 23.00 Навіны 15.10 „Строгавы“, с. 3 16.15 Мультифільм 16.35 „23° 40' на ўсход па Грынвічу“ 17.15 Тэлевізійная біржа 17.45 Музычны антракт 18.00 АТН, Бі-Бі-Сі, Сі-Эн-Эн 18.45 MTV 19.00 Свочасова 19.55 „Маё каханьне, мой смутак“ 20.25 Эканаміст	(19.35) - Мультифільм 20.20 Эканаміст 20.30 Студыя „Эксклюзіў“. Шалі 20.40 Калыханка 21.40 Музычны антракт 21.55 Студыя „Палітыка“ 22.10 „Мяцжны духам“ 23.20 Крок 23.50 Пад купалам Сусьвету ОРТ 5.00 Тэлераніца 8.00, 11.00, 14.00, 0.10 Навіны 8.20, 17.20 „Трапіканка“ 9.10 Футбол 11.20 ТРК „Мір“ 15.00 Мультифільм 15.20 На балі ў Папалушкі 15.40 Кампутар-хол 16.05 „Элен і хлопцы“ 16.30 „Да 16 і старэйшым“ 17.00, 20.00 Час 18.10 Час пік 18.35 Лато „Мільён“ 19.00 „Каб памяталі...“
------------------------------	---	--

Пятніца 29 верасня	ОРТ 5.00 Тэлераніца 8.00, 11.00, 14.00, 23.50 Навіны 8.20, 17.20 „Трапіканка“ 9.10 „Каб памяталі...“ 9.50 Крыштальны чаравічак 10.40 Зразумей мяне 11.20 ТРК „Мір“ 15.00 „Белы ікоп“ 15.25 Сузор'е Арфія 15.35 Новая рэальнасць 16.05 Рок-урок 17.00, 20.00 Час 18.10 Дзікае поле 18.25 Чалавек і закон 18.55 Поле суду 19.45 Добрай ночы, малышы! 20.55 „Рэйлі, кароль піпінаў“ 21.55 Вэрсіі 22.10 МузАгляд Канал „Расея“ 6.30 Час спраўных людзей 7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.25 Зоркі гавораць 7.30 Кліп-антракт 7.35 Рытміка 7.50 Патрабуюцца... 7.55 Зусім сакрэтна 8.45 Тэлегазэта 8.50 „Санта-Барбара“ 9.40 Сялянскае пытаньне 10.05 Міліцэйская хроніка 10.15 „Толькі імя ды рэха...“, д/ф	11.10 Новая лінія 11.25 „Настаўнік года-95“ 15.05 Там-там навіны 15.20 Святая штодня 15.30 Компас „Роста“ 15.50 Месяцаслоў 16.20 Дысней па пятніцах 18.20 Кліп-антракт 18.25 Урадавыя будні 19.25 Падрабязнасці 19.35 „Санта-Барбара“ 20.30 Танц-экспрэс 20.45 Шахматы 21.05, 22.45 „Голас Азіі“ 22.30 Рака часу 22.35 Аўтамат Санкт-Пецярбург 12.00, 14.30, 18.30, 21.40 Інфарм-TV 12.25 Мультифільм 12.50, 14.40 Музычны момант 13.00 Хуткая дапамога 13.30, 18.55 „Мануэла“ 14.20 Парады садодам 14.45 „Жаніх з Маямі“, м/ф 16.05 „Эўрапейскі калейдаскоп“ 16.35 „Разань-95“ 17.00 Крыштальны ключ 17.25 „Дзікія лебедзі“ 18.00 Тэлеграма 18.05 Тэлеблц 18.10 Вялікі фестываль 18.45 Спартовыя навіны 19.45 Тэлеслужба бяспекі
-------------------------------	--	--

17.05 Купіць — не купіць 17.15 Непатрабная тэма 17.30 Выратаваныя 911 18.25 Вуснамі дзіцяці 19.25 Падрабязнасці 19.35 „Пяльскія зямлі“, м/ф, ч. 1 20.40 Рэпартёр 21.00 Бяз рэтушы 22.30 Рака часу 22.35 Аўтамат 22.40 „Бэрлін, Аляксандар-пльц“, с. 9 23.55 Вандроўка Romet	18.55 „Мануэла“ 19.45 Тэлеслужба бяспекі 20.00 „Рымлянка“, м/ф 21.20 Справы гарадзякі 21.55 Спорт, спорт, спорт... 22.10 Парад парадаў 23.10 „Партрэт Сырыд Віндсэн“, д/ф 24.00 „Дуэт маладых“, ф/к IV канал, НТВ 7.30 Мір вашаму дому 7.50 Майстрыха 8.10 Дзень Тацстага 9.10 Італьянская мова 9.40 „Эдэра“ 10.35 „Нашае кіно“ 12.30 Час рэаліста 13.35 Спартовая рыбалка 14.00 „Чужыя“ 14.30 З любоўю да музыкі 15.15 А.Чэхаў. „Тры сястры“ 16.15 Суседзі па планэце
--	---

17.10 Расея. Прывітанне ў любові 17.40 Гандлёвы дом 17.55 Шахматы 18.10 L-клуб 19.25 Падрабязнасці 19.35 Гарадок 20.10 Футбол. Кубак UEFA 22.30 Рака часу 22.35 Аўтамат 22.40 ЭКС 22.50 „Бэрлін, Аляксандар-пльц“, с. 10 Санкт-Пецярбург 12.00, 14.30, 18.30, 21.40 Інфарм-TV 12.25 Мультифільм 12.50, 14.40 Музычны момант 13.00 Хуткая дапамога 13.30, 18.55 „Мануэла“ 14.20 Парады садодам 14.45 Кінаканал „Восень“ 16.20 Па ўсёй Расеі 16.30 „Разань-95“ 17.00 Ленінградская абл.тэлекампанія	18.00 Тэлеграма 18.05 Тэлеблц 18.10 Вялікі фестываль 18.45 Спартовыя навіны 19.45 Тэлеслужба бяспекі 20.00 Хочаш? Глядзі 20.40 Дом кіно 21.55 Спорт, спорт, спорт... 22.10 „Пяльскія зямлі“, м/ф IV канал, НТВ 7.30 Мір вашаму дому 7.50 Французская для дзетак 8.15 Музычная кунсткамера 9.00 Французская мова 9.30 Эканамічны калейдаскоп 10.00 Я.Трубайка 10.35 „Нашае кіно“ 12.30 Час рэаліста 13.35 Акадэмія дзіцячых навуц. Музыкі 14.00 „Дульсіня Табоская“, м/ф, с. 1 15.05 Апошнія залпы вялікай вайны 15.25 Аўдыторыя
---	---

15.20 Святая штодня 15.30 Чый бок? 16.20 Далёкі ўсход 16.50 „Камень сноў“ 17.15 Тэлемафарон 17.55 Шахматы 18.10 „Сава“ 18.25 Свая гульня 19.25 Падрабязнасці 19.35 „Санта-Барбара“ 20.30 Рэк-тайм 21.05 Клуб губернатараў 21.45 ЭКС 22.30 Рака часу 22.35 Аўтамат 22.40 „Палаванне на лісай“, м/ф Санкт-Пецярбург 12.00, 14.30, 18.30, 21.40 Інфарм-TV 12.25 Рамансы 13.00 Хуткая дапамога 13.30, 18.55 „Мануэла“ 14.20 Парады садодам 14.40, 17.50, 19.55 Музычны момант	14.45 „Расейскі дом“, ф. 2 15.55 „Жыць, думаць, пачуваць, кахаць“ 16.45 „Разань-95“ 17.15 Мультифільм 17.30 Руны Балтыкі 18.00 Тэлеграма 18.05 Тэлеблц 18.10 Вялікі фестываль 18.45 Спартовыя навіны 19.45 Тэлеслужба бяспекі 20.00 Тэатральны бінокаль 20.30 Блэк-клуб 21.05 „Варыяцыі“, балет 21.20 Песні нашай памяці 21.55 Спорт, спорт, спорт... 22.10 Храм 22.40 Дзень нараджэння разам з вамі 23.40 „Трэці дубаль“, м/ф, с. 1 IV канал, НТВ 9.30 Нямечкая мова 10.35 „Нашае кіно“ 12.30 Час рэаліста 13.35 Стымул
--	---

15.30 Компас „Роста“ 16.20 Навука сёння 16.50 „Камень сноў“ 17.15 Расейская чыгунка 17.30 Лідар-прагноз 17.55 Я.Святланаў 18.25 Музыкі ўсіх пакаленняў 19.25 Падрабязнасці 19.35 „Санта-Барбара“ 20.35 У свеце аўта- і мотаспорту 21.05 XX стагоддзе ў кадры і па-за кадрам 22.30 Рака часу 22.35 Аўтамат 22.45 Футбол Санкт-Пецярбург 12.00, 14.30, 18.30, 21.40 Інфарм-TV 12.25 „Дуэт маладых“, ф/к 13.00 Хуткая дапамога 13.30, 18.55 „Мануэла“ 14.20 Парады садодам 14.40, 21.15 Музычны момант 14.45 „Салавей“, м/ф	16.05 Мультифільм 16.20 Па ўсёй Расеі 16.35 „Разань-95“ 17.00 Ленінградская абл.тэлекампанія 18.00 Тэлеграма 18.05 Тэлеблц 18.10 Вялікі фестываль 18.45 Спартовыя навіны 19.45 Тэлеслужба бяспекі 19.55 „Жаніх з Маямі“, м/ф 21.20 Як выйдзе 21.55 Спорт, спорт, спорт... 22.10 „Запомні гэтае імя“ 22.40 „Трэці дубаль“, с. 2 IV канал, НТВ 7.30 Мір вашаму дому 7.50 Нямечкая для дзетак 8.10 Вышэйшая школа 8.30 Сучасныя мэмуары 9.00 Вандроўка ў Краіну гішпанскае мовы 10.00 Ноў-хаў 10.35 „Нашае кіно“ 12.30 Час рэаліста
--	---

19.55 „Райская птушачка“, м/ф 21.55 Спорт, спорт, спорт... 22.10 „Найвялікшая бітва“, м/ф 23.50 „Месца знаходжання“, м/ф IV канал, НТВ 7.30 Мір вашаму дому 7.50 Ангельская для дзетак 8.10 Як эладжаны свят 8.20 Смачна, вельмі смачна! 8.30 Ахе-ах! 9.05 У нас у Брытаніі 9.30 Пачынаем спраўную ангельскую 10.00 Інфармацыйны век 10.35 „Нашае кіно“ 12.30 Час рэаліста 13.35 Новае пакаленне выбірае 14.05 „Аварыя“, с. 2 15.10 Дзеньвішніаў 15.30 Людзі тэатраў 16.00 Мінарэт 16.30 Шанс 17.00 Мультифільм 17.30 „Дзеньнік прафэсара Гацье“ 18.00, 21.00, 23.00 Сёння 18.35 Футбольны клуб 19.10 „Заражаны сьмерцю“, м/ф 21.35 „Адвкат Пэры Мэйсан“ 22.30 Часінка 23.20 „10“, м/ф 8 канал 18.00 Мультифільм 18.30 Адкрытыя нябёсы 19.00 „Балісіма“	21.45 Маскі-шоў 22.30 „Пярун“, м/ф
---	---------------------------------------

ШАНОУНАЕ СПАДАРСТВА, ЗАПРАШАЕМ ВАС НАВЕДАЦЬ НАШУЮ НОВУЮ ГУРТОУНІЮ!

Фінская запраўка

2-е кальцо

аўт. Цімірзава

склады

аўт. Пушкіна

аўт. Прытыцкага

аўт. Вішнёва

аўт. Сяргеева

аўт. Каляеўскага (б. Агінскага)

ЧАС ПРАЦЫ:
з 8.00 да 17.30

НАША АДРЭСА:
аўт. Сяргеева, 39
(аўтад № 5)

**ГАЗАВЫЯ НАПОЇ 1,5 л. - 8.900 руб.
СОКІ (0,4 л.) - 4.800 руб.
ВІНЫ МАРАЧНЫЯ 3-га тытка (МАЛДОВА) 0,7 л. - 21.400 руб.
КАВА У ЗЕРНАХ 250 г. - 22.200 руб.
КАВА, ШАМАНСКАЕ, ЦЫГАРЭТЫ, ЦУКЕРКІ,
ЧАКАЛЯТКІ, ЖУЖЫ, А ТАКСАМА, ЗВЫШ 200
ІНШЫХ НАЙМЕНЬШ ПРАДУКТА ХАРЧАВАННЯ**

УСЕ ТАВАРЫ СЭРТЫФІКАВАНЫЯ

Тэл./факс (0-172) 54-00-82, 61-55-77
Тэл. (0-172) 65-41-44, 72-02-14

СВАБОДА

Ад Пэнтагона да Марадоны

Першыя Сусветныя армейскія гульні, якія на мінулым тыдні завяршыліся ў Рыме, яшчэ раз пацвердзілі, што "от тайги до Британских морей Красная (у сучаснай інтэрпрэтацыі — расейская) Армия всех сильней". Апроч, хіба што, чачэнцаў. Расейскія "профі" заваявалі 127 мэдальёў, у тым ліку 62 залатыя, 28 срэбныя, 37 бронзавых. У "італьяна-карабінэра" — 51 мэдаль (22—16—13), у кітайскіх атлетаў — 47 (12—20—15). На гэтым фоне сумна выглядаюць пасланцы Пэнтагона, якія атрымалі толькі 21 узнагароду (6—7—8). Прычына вельмі простая: войска ў ЗША — прафэсійнае, а спорт у войску — аматарскі. У Расеі ж, як і ў Італіі, Кітаі, Беларусі і іншых колішніх рэспубліках Саюза, — наадварот, аматарскае войска ўтрымлівае спартсменна-прафэсійна-наў.

Беларускія армейцы выступілі, мяркуючы па колькасці заваяваных мэдальёў, годна — 12 узнагарод, мяркуючы па якасці — сціпла: 4 срэбныя і 8 бронзавых. У адных выпадках падвяла састарэлая вайсковая-спартыўная амуніцыя — стралковая зброя і парашуты старога ўзору, у іншых — адсутнасць матэрыяльных стымуляў. Пастулат: "Раней думай аб Радзіме, а потым — аб сабе!" — у наш час спрацоўвае кепска. Тым больш варта адзначыць нашых суайчыннікаў-мэдалістаў. Шпакісты Віталь Захарэў стаў другім у асабістым турніры і трэцім у складзе каманды разам з Уладзімерам Плышэўскім і Андрэем Мурашкіным. Таксама два мэдаль, але абодва бронзавыя, атрымаў дзюдаіст Руслан Шаранаў (цяжкая вага і абсалютнае першынства). Віцэ-чэмпіёнамі гульняў сталі скакун у вадку Сяргей Ламанюскі, бягунка на 400 мэтраў Таццяна Курачкіна і каманда дзяўчат у стрэльзах з малакалібэрнай стрэльбы (Натальля Жукава, Вольга Паграбняк, Нэлі Глебя-

нок). Чэмпіёнка сьвету ў кіданьні дзіды, уладальніца прэстыжнага трафея "Golden Four" — пяцікілаграмовага зьлітка золата — Натальля Шыкаленка зь Менска зноў перамагла, на гэты раз у Токіо — 64 м 96 см. Другая чэмпіёнка сьвету Эліна Зьверева без праблемаў выйграла ў Дэле — 64 м 30 см. Яшчэ адзін герой чэмпіянату сьвету ў Гэтэборгу дзясяціборац Эдуард Хмяляйнэн, які жыве ўжо ў Фінляндыі, але выступае яшчэ за Беларусь, з абсалютнай перавагай над канкурэнтамі скончыў турнір зорак мнагабор'я ў Талансе (Францыя) — 8430 ачкоў. Украінец Леў Лабэдзін набраў 8286, а чэмпіён Эўропы француз Алэн Бландэль — 8282 ачкі.



Натальля Шыкаленка

Здымак А. Шычко

1,5 мільёна далараў — такі прызавы фонд шахматнага матчу за тытул чэмпіёна сьвету па версіі Прафэсійнай шахматнай асацыяцыі паміж цяперашнім уладальнікам кароны Гары Каспаравым (Расея) і

індусам Вішванатанам Анандам. Матч, які праходзіць на 107-м паверсе нью-ёркскага хмарачоса, складаецца з 20 партыяў. У выпадку нічыянага выніку Каспарэў застанецца чэмпіёнам, Ананду ж неабходна толькі выйграваць. Пераможца атрымае ўдвая болей за пераможанага. Ёсць над чым паламаць галаву! Пакуль што ў матчы захоўваецца раўнавага: пасыя шашы партыяў лік нічыёны — 3:3.

Дынамаўцы Менска, якія неспадзявана абыгралі ў першым матчы на Кубак УЕФА венскую "Аўстрыю" на ейным полі 2:1, працягваюць упэўнена лідыраваць у чэмпіянаце краіны па футболе, не згубішы ніводнага ачка. На мэдаль таксама прэтэндуюць, хоць і значна адстаючы, "Дынама-93" і дэбютанты першай лігі менскай "Атака-Аўра" і мазырскі МПКЦ.

Менскі клуб "Цівалі", страціўшы паміж сэзонамі амаль усіх вядучых хакеістаў, гібее на дне турнірнай табліцы заходняй канфэрэнцыі Міжнацыянальнай хакейнай лігі (МХЛ). Новыя "цівалянты", нягледзячы на ўсе намаганьні, у шашы гульнях набралі толькі адно ачко. У апошняй гульні на сваёй пляцоўцы яны прайгралі (1:6) славетам ЦСКА.

Вялікі футбаліст і скандаліст Дыяга Марадона зрабіў сэнсацыйную заяву: "Пасля таго як скончыцца тэрмін майго кантракту з клубам "Бока Хуніорс" (Буэнас-Айрэс), я зьеду жыць на Кубу. У нашай краіне (г.зн. у Аргентыне) зашмат крывадушнасьці". Як вядома, Марадона ў сяброўскіх дачыненнях з Фідэлем Кастра, а таму яго на востраве Свабоды чакае поўная свабода: можна будзе і наркатыкі прымаць, і па журналістах страляць, і ўсё — беспалакарана. Хаця... Дыяга зрабіў ужо столькі заяваў! Калі ўсяму верыць...

Падрыхтаваў Сямён ПЛОЦ

"Сёньня ў нашай хаце сьвята"

З нагоды 25-годзьдзя творчай дзейнасьці ансамбль "Верасы" наладзіў 19 верасьня на менскім стадыёне "Дынама" футбольна-канцэртнае шоў.

У першай частцы — футбольным матчы — брала ўдзел каманда з бізнэсмэнаў, журналістаў, палітыкаў — з боку Беларусі і каманда папулярных сьпевакоў Расеі. Як звычайна ў нашай дзяржаве, кожная справа, што тычыцца стасункаў нашых дзьвюх краінаў, набывае палітычны характар. Першапачаткова было спланавана, што ў складзе беларускай каманды выступяць два дэпутаты ВС РБ — Анатоль Лябедзька, прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта, і дэпутат ад апазіцыі Юрась Беленькі. За некалькі гадзінаў да пачатку арганізатар шоў-матча Людас Румбуціс, які фарміраваў склад ігракоў, атрымаў ва ўльтыматыўнай форме распараджэньне не выпускаць на поле апазіцыйнага дэпутата. У ходзе матчу гучалі ўказаньні беларусам не старацца асабліва падчас гульні: маўляў, гэта проста шоў, якое мае скончыцца нічыёй. Відаць, расейцы падобных распараджэньняў не атрымалі і таму матч скончыўся на іх карысьць.

Другая, канцэртная, частка прайшла пад дэвізам "Мой адрэс не дом і не ўлица, мой адрэс — Советский Союз". Менавіта гэтую песьню засьпявалі беларускія і расейскія "браты" пасля адпаведнай прадмовы імпульсіўнага маскоўскага канфэрэнсье, для якога, дарэчы, усё яшчэ існавалі як Ленінград, так і СССР. Але апафэозам, без сумневу, стаў выступ сьпевака Сяргея Крылова, які ад чырага сэрца назваў нашу дзяржаву "аўтаномная краіна Беларусія". Ужо гістарычна даказана, што шырокая расейская душа падабаецца даваць свае назвы васальным землям. На рахунку Беларусі гэтая — ня першая. Праўда, амаль ніхто з юнакоў, што прысутнічалі на канцэрце, не зьвярнуў на гэта ўвагі. Маладая Беларусь атрымала відывішча, да поўнага шчасьця дайце ёй яшчэ хлеба.

Кацярына БЛУКЕВІЧ

Барбару Радзівіл удалося адшукаць

У канцы верасьня — пачатку кастрычніка на менскай студыі "Спадар Д" пачнуцца здымкі гістарычнага фільма, прысьвечанага Барбары Радзівіл — адзінай беларусцы, якая, хоць і нядоўгі час, была каралевай Рэчы Паспалітай. Лічыцца, што яе атруцілі.

Здымаць фільм будзе вядомы рэжысэр Віктар Дашук паводле ўласнага сцэнара "Людзі і муміі". Здымкі абдуцца ў Нясвіжы і Міры. А вось прэтэндэнтка на ролю галоўнай гераіні вырашылі пашукаць у Горадні. Патрабаваньні: кінатэатральнае і веданьне беларускай мовы. Узрост — ад 16 да 36 гадоў.

На прагляд, які Дашук праводзіў асабіста, прыйшло каля 80 прэтэндэнткаў — пераважна студэнткі мясцовага ўнівэрсітэта і мэдыцынскага ўніверсітэта, настаўніцы; некалькі дзяўчат прыехалі з навакольных вёсак. Спэцыяльна ў конкурсе нават маці з дачкай, а некаторыя прэтэндэнткі прыйшлі на прагляд зь немаўлятамі ў калясках... Ня ўсе ведалі беларускую мову, а тым больш — хто такая Барбара Радзівіл.

Свой выбар рэжысэр спыніў на 24-гадовай студэнтцы Гарадзенскага ўнівэрсітэта Ларысе Філіповіч.

Сяргей АСТРАЎЦОЎ

Рэклама ў нашай газэце — эфэктыўны сродак укладаньня грошай

• Базавы кошт рэкламнай плошчы ў газэце СВАБОДА: 1 см² — 1,5 USD

• Кошт 1 радка прыватнай аб'явы — 12 000 руб.

• Прыватныя аб'явы і віншаваньні прымаюцца ў рэдакцыі з 10.00 да 17.00

Субота 30 верасьня Беларускае тэлебачаньне 8.00 Эканаміст 8.10 Люстэрка Сі-Эн-Эн 8.25 Усё пра ўсё 8.45 Здароўе 9.15 Тэлефэстываль 10.00 Тэлемарафон „Мастацтва і дэці“ 13.00 „Аднойчы сласцішны“, м/ф 14.30 Цёмны пакой 15.05 Асілак 16.00 Канцэрт 18.20 „Графічная сылка“ 19.20 Фінансавы час 19.35 „Галерэя“ 20.05 Міжнародныя спартыўныя навіны 20.35 Калыханка 21.00 Навіны 21.40 Каралеўскае паляваньне 22.30 „Мастра элодзеяў“, м/ф 23.50 Пад купалам Сусьвету 23.55 Відэама-нявідэама	ОРТ 6.30 Тэлеанімацыя 8.00, 14.00, 23.55 Навіны 8.20 Раным-рана 8.50 „Кешка і гуманойд“, м/ф 9.10 Мультифільм 9.30 Ранішняя пошта 10.00 Смак 10.20 Здароўе 10.50 Сёньня і заўтра Кабардзіна-Балкар 11.20 Бамонд 11.40 „Вяселье з пасагам“, м/ф 13.25 Люстэрка 14.20 Вялікія тонкі 14.45 „Кожны бяз права перадачы“, м/ф 16.20 У сьведзе жыцьцяў 17.00, 20.00 Час 17.20 Амэрыка з М.Тарутам 18.10 „Золата партыі“, м/ф 19.45 Добрай ночы, малышы! 20.55 „Рэйлі, кароль пішэнаў“ 21.55 Брэйн-рынг 22.40 Ва ўсіх на вуснах 23.10 Баскетбол	Канал „Расея“ 7.00, 13.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.25 Зоркі тавораць 7.30 Ад „вінта“ 7.45 Гасьціня дэда Мазая 8.00 Міравая вёска 8.30 Пілігрым 9.15 Кіно ў кастрычніку 9.30 Залатая шпора 10.00 „Чыста ангельскі рэпартаж“ 10.10 Да Масквы — далёка 10.55 „Вялікае золата містэра Грынвуда“, м/ф 12.05 „Эстрамадура — забытыя лясы Гішпаніі“, д/ф 13.20 De facto 13.35 „Ураган па-над Ля-Маншам“, ч. 1 14.20 Муальты-пульці 14.30 Кінаафіша 14.45 Да 100-годзьдзя С.Ясеніна 15.55 Футбол. Чэмпіянат Расеі 17.55 Шахматы 18.05 Двайны партрэт 19.25 „Дама з камеліямі“, м/ф 21.20 Кліп-антракт	21.25 Джэнтльмэн-шоў 22.30 Рака часу 22.35 Аўтамат 22.40 Праграма „А“ 23.40 „Прага пакуты“, м/ф Санкт-Пецярбург 6.30 Хрыстос ва ўсім сьвеце 7.00 Добрае раніцы 8.00 Жыўдом... 9.00 „Папера“, д/ф 9.55 „Райская птушачка“, м/ф 11.35 Мая музыка 12.05 Тэледоктар 12.25 „Тулуз-Лятрэк“, д/ф 13.00 Тэлевізійная служба працаўладкаваньня 13.15 Гістарычны альманах 13.45 „Я бачу сонца“, м/ф 15.15 Фэстываль духоўных аркестраў 15.45 „Бім, Бам, Бом і воўк“, мульт. 16.00 Рознакамерныя собаки 16.20 Стракаты хіт 16.50 Музычны момант 17.00 „Разань-95“ 17.20 Мы і банк 18.05 Тэлеблitz	18.10 Вялікі фэстываль 18.30, 21.40 Інфарм-ТВ 18.55 „Джанга“, м/ф 20.25 „Гарадзкі эшод“, т/ф 20.35 Ня хочаш — не глядзі 21.20 Тэле-граф 22.00 „Зона сьмерці“, м/ф 23.25 На „біс“ IV канал, НТВ 7.30 Д/ф 8.05 „Маю душу закрунула ты“ 8.20 Бонтон 8.40, 11.35, 13.35, 16.20 Гасьціня Сямейнага каналу 9.05 Патрэбныя рэчы 9.25 Домаўладальнік 9.40 Дом моды 10.05 Транспартны вёснiк 10.15 Мэдзьдзя для нас 10.35 Навуковыя суботы 11.05 Прыгожа пьць не забароніш 12.05 Інстытут Скліфасоўскага 12.55 „Кактэйль“ 13.10 На дарозе жыцьця 14.00 Формула I 15.05 У сямейны нататнік	15.30 Навіны кіно 15.50 Скарыбы піраміды 17.00 Мультифільмы 18.00 Сёньня 18.35 Дог-шоў 19.05 „Вішнёвы сад“ 19.10 Музычная праграма 20.00, 22.00 „Твар са шнарам“, м/ф 21.00 Надосчы 21.45 Лялькі 0.05 Трэсье вока 8 канал 15.00 „Уварваньне ў Аўрору“, м/ф 16.30 Хрысьціянская праграма 17.00 „Сахамяя“ 18.45 Мультифільм 19.00 „Горац“ 20.30 На-лі-вай! 21.00 „Дэтэктыў на паўстаўкі“ 21.45 Сывет забаваў 22.15 „Сірэнны“ 23.15 Гогу тшыс
Нядзеля 1 кастрычніка Беларускае тэлебачаньне 8.00 „Дайце мне сьпяваць“, ф/к 8.50 Навіны-TV 9.05 Урок Н.Наважылавай 9.35 Тэлебачаньне 10.00 Тураб'ектыў 10.20 MTV 10.50 Усё нармальна, мама! 11.20 Вера, Надзея, Любоў 12.05 Да Дня КНР 12.15 „Імператарскі палац“, д/ф 12.25 „На ўсе часы...“ 12.40 Аўта-парк 12.55 Адвакат 13.55, 14.55 Карт-100. Кубак Беларусі 14.20 Між намі, жанчынамі... 15.25 „Альма Матар — 155 год“ 16.25 Клас-клуб 16.55 Студыя Ч/Б 17.50 Стыль 18.10 „Экспэдыцыя“	18.45 Кампутарны палігон 19.10 Абібок 19.40 Калыханка 20.00 Рэвананс 21.05 Карамболь 21.35 Футбол 21.50 „Шалёны месяц“, м/ф 23.50 Пад купалам Сусьвету ОРТ 7.00 Пад'ём! 9.30 Пакуль усё дома 10.05 Ранішняя зорка 10.50 Служу Расеі! 11.20 Прай, гармонік 11.50 Пад знакам „пі“ 12.30 „Залаты кадар“ 12.55 „Ніягарскі вадаспад“ 13.25 „Львы Афрыкі“ 14.00, 17.00, 0.25 Навіны 14.20 Дзень музыкі 15.15 Клуб падарожнікаў 16.00 „Пастух дыназаўраў“ 17.20 Футбольны агляд 17.50 Адзін на адзін 18.15 Клуб „Белы папугай“	19.10 „Успомніць усё“, м/ф 21.10 Нядзеля 21.55 „Гагарын“ 22.05 „Рэйлі, кароль пішэнаў“ 23.05 Каханьне з першага погляду 23.40 Баскетбол Канал „Расея“ 7.00, 13.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.25 Зоркі тавораць 7.30 Першы дубаль 8.00 Футбол бяз межаў 8.45 Добрае раніцы, Эўропа 9.15 Сігнальны экзамплар 9.25 Аты-баты... 9.55 Кансалідацыя 10.00 Расейскае lato 10.45 „Неба нашага дзяцінства“, м/ф 12.15 Шахматы 12.30 Паралелі 12.45 Гарача дзясятка 13.20 Ня высекчы... 13.35 „Ураган па-над Ля-Маншам“, ч. 2 14.25 Твае магчымасьці, чалавек	14.55 Формула I Гран-пры Эўропы 17.00 Чароўны сьвет Дыснэя 18.00 Шарман-шоў 19.25 „Нудны допуск“, м/ф 21.00 Кліп-антракт 21.10 Скрынка перадачы 21.25 У Ксюшы 22.30 Рака часу 22.35 Аўтамат 22.40 Майстар-клас Санкт-Пецярбург 6.00 Ваш дзень 6.30 Гаючае слова 7.00 Добрае раніцы 8.00 Жыўдом... 9.00 Мультифільм 9.30 „Джанга“, м/ф 11.00 Нядзельны лабірынт 12.10 Вялікія жарэцы 12.25 „Сувораўцы“, д/ф 12.55 „ПАР: дарога да росквіту“, д/ф 13.10 Класіка-5 14.30 Слова дэпутатам 15.00 Дзіцячае TV 15.45 „На струнах носені“, т/ф	15.55 Футбол. Чэмпіянат Італіі 18.00 Музычны момант 18.05 „Разань-95“ 18.30, 21.45 Інфарм-ТВ 18.55 Шпінаж: Тайная вайна працягаецца... 19.25 „Прыдуркі“ 19.55 Анонс тэлепраграм 20.10 „Успаміны бяз даты“, м/ф 22.10 Адамаў яблык IV канал, НТВ 7.00 Дотык 8.10 Наш сад 8.50, 10.50, 12.35, 13.35, 16.20 Гасьціня Сямейнага каналу 9.15 Запашаю на работу 9.35 Прынатная размова 9.45 НІЭТКОМ-95 10.00 Кансіліум 10.35 Вэрнісаж 11.20 „Спяваю песню, паэт“, м/ф 13.05 Гумарыста выклікалі! 14.00 Хто есьць хто па „гамбургскім рахунку“ 14.30 Мастак чытае Біблію	15.00 Мілія цені Арбата 15.15 Музылік 15.45 Burda moden прапануе 17.00 „Паліцэйскі Кэц і ягоны сабака“ 17.30 Сто да аднаго 18.00 Сёньня 18.30 „Жанчына з кветкамі і шампанскім“, м/ф 20.00 Вінікі 21.10 „Вязьлігасны Люк“, м/ф 23.25 Лешыя цыркi сьвету 8 канал 15.00 „Нікто не хедзеў паміраць“, м/ф 16.45 Адкрытыя нябёсы 17.30 Сёньня з Мэрлен Хікі 17.55 Вашая рэклама 18.00 „Сакрэтная місія“ 18.30 Мультифільмы 19.00 „Горац“ 20.30 Сывет забаваў 21.00 „Дэтэктыў на паўстаўкі“ 22.00 „Грыфін і Фэнікс — гісторыя каханьня“, м/ф 23.30 Red wave